

Фёдар ПІСКУНОЎ

## ДУБА ІІ ДУБУ?

### ЯШЧЭ РАЗ ПРА ФОРМЫ РОДНАГА СКЛОНУ НАЗОЎНІКАЎ МУЖЧЫНСКАГА РОДУ Ў СВЯТЛЕ КАМП'ЮТЭРНА-ЛІНГВІСТЫЧНАГА АНАЛІЗУ

Варыяントы канчаткаў назоўнікаў мужчынска-  
га роду ў родным склоне адзіночнага ліку тра-  
дыцыйна вызначаюцца ў рамках аднясення ад-  
паведных назоўнікаў да пэўных семантычных  
груп [1]. Некаторы час існаваў у нейкім сэнсе  
ліберальны падыход да выбару паміж форма-  
мі *-a* (-я) і *-y* (-ю), што зыходзіў з усведамлення  
класіфікацыйных проблем. Так, Я. Лёсік, які пер-  
шым даў дэталізаваны варыянт класіфікацый-  
на-трапавога падзелу назоўнікаў [2], зварнуў  
увагу на раёназначнае ўжыванне канчаткаў *-a*,  
*-y* ў шэрагу слоў (з *плота* – з *плоту*, з *моста* – з  
*мосту*, з *дома* – з *дому*) і канстатааваў: “Пакуль  
нельга даць цвёрдага правіла, якое б дакладна  
паказвала, якія назоўнікі маюць у родным скло-  
не канчатак *-a*, а якія – *-y*, і, відаць, **не будзе памылкі, калі ў некаторых няпэўных выпадках ужыць канчатак** (вылучана намі. – **Ф. П.**) *-a*  
ці *-y*, напр.: *праваніца* – *праванісу*, *камітэта* –  
*камітэту*, *летаніца* – *летанісу...*” Аналагічнае  
меркаванне выказаў і граматыст А. Багдановіч  
[3]: “...правесці пэўныя межы паміж словамі,  
якія прымаюць канчатак *-a* (-я), а якія *-y* (-ю),  
**немагчыма** (вылучана намі. – **Ф. П.**)” – і далей:  
“...падзел назоўнікаў на групы з канчаткамі *-a* і  
*-y* не зусім дакладны і толькі больш-менш адпа-  
вядае сапраўднасці”. Ускосную падтрымку гэтая  
пазіцыя пазней знайшла і ў найгрунтоўнейшым  
манаграфічным даследаванні прафесара М. Жы-  
довіч: “...у беларускай мове назіраецца па-  
ралельнае ўжыванне канчаткаў *-y* і *-a*... пачынаю-  
чы ад самай старажытнай пары і да нашага часу.  
Даныя сучаснай беларускай мовы сведчаць, што  
разглядаемы працэс з’яўляеца жывым працэ-  
сам і цяпер” [4].

Пачынаючы з першых акадэмічных выдан-  
няў арфаграфічнага слоўніка ў 1948 г., руска-бе-  
ларускага [5] і беларуска-рускага [6] слоўнікаў  
быў дадзены старт традыцыі адлюстравання  
канчаткаў роднага склону *-a* / *-y* як граматыч-  
ных паказыкаў у перакладных і арфаграфіч-  
ных слоўніках. Проблема варыянтнасці кан-  
чаткаў была фактычна пераведзена ў слоўніка-  
вую плоскасць. Тым самым карыстальнікі ўсіх  
узроўняў моўнай падрыхтоўкі былі фактычна  
пазбаўлены магчымасці самастойна кіравацца  
нормамі граматыкі, якімі цяжкімі ці неадна-  
значнымі яны ні былі б, і змушаны рабіць вы-  
бар у вузкіх межах пазнак слоўнікавага артыку-

ла, у большасці выпадкаў безварыянтны нават  
для мнагазначных назоўнікаў\*. З пашырэннем  
утрыравана-перабольшанага разумення паняц-  
ця нарматыўнага слоўніка\*\*, перадусім на сферу  
хутказменнай семантыкі слова і рэестравага  
складу, зарадзіўся, як падаецца аўтару, і атры-  
маў сваё развіццё канфлікт паміж шматлікімі  
суб'ектамі моўнай практыкі – у першую чаргу  
журналістамі, рэдактарамі выдавецтваў, пісь-  
меннікамі, навучэнцамі – і часткай лексікогра-  
фаў і граматыстаў. Менавіта вызначэнне ста-  
тусу формаў роднага склону з канчаткамі *-a* /  
*-y* знаходзіцца ў цэнтры зоны супярэчнасцей.  
Відавочна, такі стан рэчаў выклікае заклапо-  
чанасць у лінгвістычным супольніцтве, якая  
атрымлівае выхад у канстатацыях ад кансер-  
ватыўна-ахоўнага характару, “...тыя ж, хто ка-  
рыстаецца беларускай мовай... павінны пры-  
трымлівацца ўжо вызначаных правіл, асабліва,  
калі гэтыя правілы ясныя, як божы дзень” [1], –  
да трывожна-аналітычных, – “...былі спробы  
стварыць пэўнага роду нарматыўныя граматы-  
кі, але яны, на жаль, не вытрымліваюць крыты-  
кі, бо супяречлівія, непадстаўныя ў сваіх аргу-  
ментациях і маюць вельмі шмат апанентаў, як  
з боку кансерватыўна настроеных лінгвістаў,  
так і наватараў у мовазнаўчай навуцы” [7], – ці  
узважана-падагульнільных, – “...узяць і рас-  
кладці ўсё ў слоўніках раз і назаўсёды можна  
толькі для так званых мёртвых моў накшталт  
лацінскай... слоўнік – [гэта] фатаграфія пэўна-  
га стану: пяцітомны ТСБМ у шасці кнігах – гэ-  
та фатаграфія мовы 80-х гадоў, прычым з кан-  
цепцыяй 50 – 60-х. І заганяць мову ў межы та-  
го слоўніка, гэта ўсё адно, што патрабаваць ад  
чалавека, каб ён быў такім жа, як 20 ці 30 гадоў  
таму” [8]. Адзначу, што аўтар таксама выказаў-  
ся пра неабходнасць утрымліваць у слоўні-  
кавай справе баланс паміж літарай і духам гра-  
матычнай нормы [9].

На завяршэнне кароткага экспкурсу ў перад-  
гісторыю праблемы ў артыкуле змешчаны таблі-  
цы, якія ў схематызаваным выглядзе паказваюць  
эвалюцыю спроб размежаваць сферы ўжывання

\* Варта парадаўнаць, напрыклад, падачу слоў *акт*, *тэст*, *этап* у розных выданнях БРС і РБС.

\*\* Першая згадка нарматыўнага характару слоўніка змешчана  
у прадмове да 2-га выдання “Беларуска-рускага слоўніка”.


канчаткаў *-a / -y* ў назоўніках згаданага тыпу. Адпаведныя вытрымкі з фармулёвак, размешчаныя дзеля лепшай агляднасці ў змененым парадку і з пазіцыйнымі пазнакамі першасных тэкстаў, былі ўзяты з наступных крыніц: БП-29 – Лёсік Я. Беларускі правапіс. – Менск: Белдзяржвыд, 1929; АС-48 – Суднік М., Лобан Н. Арфаграфічны слоўнік. – Мінск: АН БССР, 1948; ГБМ-62 – Граматыка беларускай мовы. – Т. 1. – Мінск: Выд-ва АН БССР, 1962; БГ-85 – Беларуская граматыка. – Ч. 1. – Мінск: Навука і тэхніка, 1985; АС-90 – Суднік М., Лобан Н. Арфаграфічны слоўнік. – Мінск: АН БССР, 1990; КГБМ-2007 – Кароткая граматыка беларускай мовы. – Ч. 1. – Мінск: Беларус. навука, 2007.

Азначым пры гэтым, што змяненні, унесеныя рэформай правапісу ў 1934 г. і ўдакладненніямі згодна з Пастановай урада ад 21 мая 1957 г., цалкам дакументаваны адпаведна ў АС-48 і АС-90.

Ужо беглы агляд табліц 1, 2 паказвае, што на працягу перыяду, ахопленага згаданымі крыніцамі, асноўным прынцыпам размежавання канчаткаў *-a / -y* ў з'яўлецца семантычны прынцып. Можна канстатаваць, што зыходныя крытэрыі размежавання (БП-29) палягали на лініях “канкрэтнасць – абстрактнасць / рэчыўнасць”, “адзінкавасць / непадзельнасць – зборнасць”, пры дапушчэнні раўнапраўнага ўжывання канчаткаў *-a / -y* змешаных або няпэўных выпадках (*камітэта – камітэту, летапіса – летапісу*) [2], некаторых канкрэтных назоўнікаў, асабліва ў канструкцыях з прыназоўнікамі **з, да, калі** і інш. (з *моста і з мосту, з Берліна і з Берліну*) [3], ці нават прымым прадпісанні канчатка *-у* (назоўнікі іншамоўнага паходжання – *факту, кантракту, фундаменту* і інш. [4], слова, якія цяжка падвесці пад які-небудзь выпадак [2]). У разрад выключэння Я. Лёсік запішыў назывы танцаў (*казака, вальса і інш.*). Такім чынам, у цэлым прадугледжвалася пэўная ступень свабоды ў выбары канчаткаў *-a / -y*, што выглядае ўвогуле апраўданым, улічваючи спрошчана-арыентавальныя характеристары прапанаваных дарэформавых класіфікацый.

Першая паслярэформавая класіфікацыя згодна з Правіламі правапісу 1933 г. [10], у асноўным захаваўшы спрошчанасць класіфікацыйных падыходаў, радыкальна звузіла сферу ўжывання канчатка *-у* і фактычна ўвяла прынцып: “зайсёды канчатак *-a*, калі не прадпісаны канчатак *-у*”. Тым самым завяршылася стварэнне жорсткай схемы вызначэння канчаткаў *-a / -y*, у якой улік кантэксту карыстальнікам-моўцам абмежаваны палярным выбарам: “адзінкавы прадмет / расліна ці матэрыял / зборнае паняцце”. Адначасова былі створаны шматлікія “патэнцыйна канфліктагенные зоны” – крыніцы будучых адхіленняў

**Фёдар Антонавіч Піскуноў** – даследчык мовы. Закончыў хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1971). Супрацоўнік Фізіка-тэхнічнага інстытута НАН Беларусі. Стваральнік лінгвістычнай часткі праграмы праверкі беларускай арфаграфіі “Літара” (2004), электроннага слоўніка беларускай мовы “Парадыгма” (2009).



і разнабояў – як вынік аддалення ад традыцый народнага маўлення і імклівага ўзбагачэння семантыкі назоўнікаў з цягам грамадскага і тэхнічнага прагрэсу. Пазалінгвістычны меркаванні ідэалагічнага характару мелі пабочным вынікам кадыфікацыю канчатка *-a* для шматлікай групы абстрактных назоўнікаў, пераважна з суфіксам *-ізм*, дзеля ўтварэння аднастайнага лексічнага поля для ключавога ядра *сацыялізм, камунізм, марксізм* і інш. (гл. табліцу 1, п. 5 / АС-48, §§ 49г, 49е). Карэктроўка правапісу 1957 г., якая абмежавалася толькі перавызначэннем згаданай лексіка-семантычнай групы (гл. табліцу 2, пп. 1, 2 / АС-90, § 74, пп. 1, 2), прынцыпова не змяніла сітуацыю.

На грунце аналізу тэкставых матэрыялаў з уласнай электроннай базы аўтара, інтэрнет-масіваў і актуальных слоўніковых выданняў мыробім спробу абагульнення і класіфікацыі проблем ва ўжыванні канчаткаў *-a / -y*, абавіраючыся на ніжэйпададзеных табліцы 1 і 2.

#### Да статусу канчаткаў *-a / -y* (табліца 1).

Разгляд азначэнняў, схематычна пададзеных у табліцы 1, і зварот да адпаведных месцаў у крыніцах прыводзіць да высьновы, што прапанаваныя схемы характарызуюцца празмернай спрошчанасцю, застыласцю і пэўнай унутранай супяречлівасцю. Адмысловы-селектыўны падбор слоў-прыкладаў для кожнага класіфікацыйнага крытэрю не можа прыхаваць таго факта, што існуе шэраг лексем, якія “з нацяжкай” пасуюць адведзеным для іх класіфікацыйным ячэйкам, больш за тое, могуць небеспадстаўна адвядзяць крытэрыям для канчаткаў *-u / -yo*. Як вядома з юрыспрудэнцыі, любую дваістную інтэрпрэтацыю закона прынята лічыць на карысць законапаслухмянага грамадзяніна. На жаль, моўца-карыстальнік знаходзіцца ў тым большай невыгодзе, чым больш пільна і дапытліва ён ставіцца да вывучэння роднай мовы. У пошуках развязкі пытання, хоць бы пра форму роднага склону, прыкладам, для слоў *варыянт, праект* ці *план*, ён знайдзе (гл., напрыклад,

**Табліца 1. Звод класіфікацыйных азначэнняў для назоўнікаў з канчаткамі роднага склону -а (-я).**

Канчатак -а (-я) маюць назоўнікі, якія (што) обазначаюць						
	БП-29	AC-48	ГБМ-62	БГ-85	AC-90	КГБМ-2007
1.	Правіла 26, п. 1 прадмет жывы	§ 49 а) жывыя прадметы або што намі ўяўляюцца як живыя прадметы	§ 61 а) асобы і істоты	§ 146 жывых істот	§ 74, п. 1 жывыя прадметы або што намі ўяўляюцца як живыя прадметы	c. 130, п. 1 агульныя і ўласныя назвы людзей (за выключэннем зборных назваў тыпу люд – люду, народ – народу), а таксама назвы жывёл
2.	Правіла 26, п. 2 прадмет нехывы, але непадзельны, г. зн. такі, часць якога не можа называцца імем цэлага прадмета	§ 49 б) некрэтынныя прадметы, г. зн. такія, частка якіх не можа называцца імем цэлага прадмета	§ 61 б) канкрэтныя прад- меты рэчаіснасці, якія паддаюцца лічэнню	§ 146 а) канкрэтныя прад- меты рэчаіснасці, якія паддаюцца лічэнню	§ 74, п. 2 некрэтынныя прадметы, г. зн. такія, частка якіх не можа называцца імем цэлага прадмета	c. 130, п. 2 канкрэтныя прад- меты рэчаіснасці, якія паддаюцца лічэнню, або іх часткі
	Правіла 26, п. 3 названні часцей цела	§ 49 д) назвы частак цела	§ 61 е) часткі цела чалавека або жывёл	§ 146 б) органы і часткі цела чалавека, жывёлы		c. 130, п. 3 органы і часткі цела чалавека, жывёлы
3.		§ 49 в) назвы устаноў, грамадскіх і гаспадарчых арганізацый, прадпрыемстваў, населеных пунктаў, вайсковых падраздзяленняў і часцей	§ 61 в) грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы, установы	§ 146 д) грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы, установы, вайсковыя падраздзяленні	§ 74, п. 3 назвы устаноў, грамадскіх і гаспадарчых арганізацый, прадпрыемстваў, установы, вайсковыя падраздзяленні	c. 130, п. 6 грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы, установы, вайсковыя падраздзяленні
	Правіла 26, п. 4 названні месяцаў	§ 49 д) назвы... месяцаў, мер, грошай	§ 61 д) пэўныя прамежкі часу, меры вагі, грашовыя адзінкі	§ 146 в) меры даўжыні, плошчы, вагі, аб'ёму, акрэсленага часу, а таксама назвы месяцаў, дзён тыдня, грашовых і іншых адзінак	§ 74, п. 4 адзінкі розных вымярэнняў	c. 130, п. 5 меры даўжыні, плошчы, вагі, аб'ёму, акрэсленая адрэзкі часу, грашовыя і іншыя адзінкі вымярэння
4.	Правіла 26, п. 5 названні мер, грошай, танцаў	§ 49 е) вузканавуковыя тэрміны, спартыўныя і ваенныя назвы, назвы танцаў	§ 61 ж) некаторыя канкрэтныя паняцці	§ 146 г) навуковыя ці тэхнічныя тэрміны або канкрэтныя паняцці	§ 74, п. 5 назвы танцаў, гульняў, геаметрычных цел і фігур і ўсе іншыя назоўнікі, што абазначаюць непадзельныя паняцці навукова- га, спартыўнага і картачных гульняў	c. 130, п. 4 навуковыя і тэхнічныя тэрміны
		§ 49 г) назвы сацыяльных фармацый, тэорый, вучэнняў, літаратурных і палітычных плыняў і стыляў мастацтва <sup>1</sup>				c. 130, п. 7 назвы танцаў, на- родных, спартыў- ных і картачных гульняў
5.		[§ 49 е)] хімічныя элементы і злучэнні <sup>2</sup>				

<sup>1</sup> Акрамя назваў хвароб.

<sup>2</sup> Могуць ужывацца і з канчаткам -у ў залежнасці ад кантэксту.

КГБМ-2007) з першага погляду пацверджанне свайго выбару на карысць -у, але ў канцы сутыкненца з нязменным “нарматыўным з’яўляецца...” ці парадай карыстацца слоўнікам. Узнікае парадокс: аўтары граматык, больш аператыўных, гнуткіх па сваёй прыродзе выданняў, пазбягаюць развязвання і прадухілення праблем, апелюючы да больш інерцыйных слоўнікаў. Ці ж не дадае гэта жыўлення міфу аб цяжкасці вывучэння беларускай мовы, ці не падмацоўвае працэсы згортвання беларускамоўнага навучання з ініцыятывы бацькоў школьнікаў? І ўжо зусім неканструктыўнымі з’яўляюцца спробы дакарання майстроў пяра, між іх Васіля Быкаў, Янкі Брыля, Івана Мележа, Івана Навуменкі, у парушэнні нормаў, як гэта мае месца ў матэрыяле аднаго з аўтараў КГБМ-2007. Надышоў час аналізу і пераасэнсавання на карысць роднай мовы, яе прыхільнікаў і карыстальнікаў.

У далейшым матэрыяле мы зробім спробу ў межах існуючай класіфікацыйнай схемы (яе грунтоўнае дасканаленне – задача будучыні) прааналізаваць некаторыя аспекты варыянтнасці флексій -а / -у з упорам на неабходнасць магчымасці выбару для карыстальніка пры відочнай *наяўнасці дваістасці тлумачэнняў* ці *ў кантэкстна абумоўленых выпадках*. Такое дэлегаванне адказнасці карыстальніку (рэдактару, карэктару, студэнту), што кіруеца *арыенцірнай граматычнай схемай*, непазбежна ва ўмовах хуткazменнай моўнай сітуацыі, выкліканай імклівым навукова-тэхнічным і грамадскім развіццём. Заклікі знаходзіць развязкі праблем у т. зв. нарматыўных слоўніках контрпрадуктыўныя і зыходзяць з няправільнай трактоўкі самога паняцця нарматыўнасці. Праблемы адставання слоўнікаў ад моўных рэалій, у тым ліку ў разрэзе разгляданай тэмы [11], узгадваліся неаднойчы.

Абмяркуем некаторыя аспекты ўжывання канчаткаў -а (-я) у парадку, зададзеным нумарацыйнай калонкай табліцы 1.

**I. Жывыя істоты.** Устаноўленым моўным фактам можна лічыць, што назоўнікі мужчынскага роду, якія абазначаюць жывых істот, у родным склоне адзіночнага ліку заўсёды маюць канчатак -а (-я) як у сучаснай нацыянальнай мове, так і на ўсіх этапах развіцця мовы беларускай народнасці [4].

**II. Канкрэтныя злічальныя назоўнікі.** Абстрагуючыся ад вядомага выключэння (*твару*) і ўстойлівых зваротаў (*хоць кроў з носу, баба з возу, без даху над галавой*), зазначым, што многія назоўнікі з групы злічальных канкрэтных прадметаў рэчаінсці маюць даўнюю традыцыю ўжывання з канчаткамі -у побач з -а. Шматлікія прыклады-ілюстрацыі, узятыя ад старадаўніх ча-

соў да 60-х гг. мінулага стагоддзя, прыведзены ў манаграфіі М. Жыдовіч [4]. Асабліва падкрэслена пашыранасць у гаворках даследаванага перыяду ўжывання канчаткаў -у (-ю) у словаспалучэннях з прыназоўнікамі з (*са*), *да*, *каля (ля)*, *ад* і інш., што будзем улічваць у далейшым.

1. Заўважна, што ва ўсіх разгледжаных крыніцах (ГБМ-62, БГ-85; КГБМ-2007) у якасці ілюстрацыйных прыкладаў фігуруе амаль нязменны набор слоў: *агурок, бурак, яблык, айсберг, курган, стог, маятнік, гадзіннік, рычаг, руль, трапейбус, камбайн, каўнер, касцюм, вулей*. Пакідаючы па-за каментарыем рэпрэзентатыўную вартасць гэтага ілюстрацыйнага раду, адзначым, што агульным для ўсіх прыкладаў з’яўляецца *акрэсленасць, зрокава ўспрымальная ці ўяўная, зневініх формаў фізічнага аб'екта*. І гэтую асаблівасць належала б падкрэсліць, надаўшы дадаткова ўзбуйненую тэзауруальную класіфікацыю. Па прыкладзе складальнікаў украінскага слоўніка-даведніка [12] сюды можна ўключыць наступныя ўдакладненні:

- назвы прадметаў адзення і хатняга ўжытку: *брывль, касцюм, бот, сервант, дыван, падсвечнік, настольнік, аловак* і г. д.;

- аздабленні і ювелірныя вырабы (акрамя значэнняў зборнасці і матэрыялу): *бранзалет, персцен; рубін, брыльянт* і г. д.;

- музычныя інструменты: *горн, бубен, арган* і г. д.;

- назвы і азначэнні паліграфічных выданняў: *слоўнік, задачнік, буклет, раман, часопіс, альманах, бесцелер, манускрыпт* і г. д.;

- аппараты, прылады і іх дэталі: *камп’ютэр, тэрмометр, рычаг, маятнік* і г. д.;

- машины, механізмы і іх кампаненты: *станок, трапейбус, камбайн, руль* і г. д.;

- жылыя і гаспадарчыя збудаванні, іх канструкцыйныя ці архітэктурныя кампаненты: *будынак, гараж, млын, свіран, кабінет, калідор, эркер, карніз, парог* і г. д.;

- некаторыя стравы і кулінарныя вырабы: *біток, шніцэль, біфштэкс, кекс* і г. д.;

- назвы дрэў (акрамя значэнняў зборнасці і матэрыялу), грыбоў, некаторых, пераважна дэкаратыўных, раслін: *дуб, муhamор, гладыёлус, цюльпан* і г. д.

Спіс адкрыты для прадаўжэння. Сусветна вядомыя тэзаўрусы, напрыклад англійскі [14], – добрыя крыніцы для пашырэння. Могуць быць прапанаваны і такія падпункты:

- кампактныя формы захавання ці ўпакоўкі матэрыялаў: *рулон, пакунак, пачак, скрутак, хатуль, бурт, стог, капец* і г. д.;

- часткі цэлага цела: *кавалак, фрагмент, адрезак, адрез, зrezак, уцінак, акравак, шматок, скурат* і г. д.;

– дакументы: *диплом, пашпарт, пропуск, акт, пратакол, дэкрэт* і г. д.

Сучасныя камп'ютэрна-лінгвістычныя тэхналогіі дазваляюць распрацаўваць тэзайрусы з любой ступенню тэматычнага драбнення. Для ўсведамлення аб'ёму праблемы нагадаю, што ў “Слоўніку беларускай мовы” пад рэдакцыяй М. Бірылы пры агульным рэестры каля 118 тыс. слоў утрымліваецца 12 501 назоўнік з магчымасцю варыянтнага канчатка, у тым ліку з канчаткам *-а* (-я) блізу 6500 слоў.

2. Пэўныя назоўнікі, што звычайна не прыводзяцца ні ў адной з класіфікацыйных ячэек, паставяна фігуруюць у каментарыях да класіфікацыйнай схемы як узоры адхілення ад літаратурнай нормы: *агарод / гарод, плот, лабірінт, водаправод*. Больш за тое, існуюць паказальныя прыклады “вандроўных” слоў, як *бераг*: АС-48 – *берага*, але: *з берагу*; ГБМ-62, БГ-85 – *берагу*, АС-90 – *берага*, КГБМ-2007 – *берага*, БРС-2002 – *берага*. Затое “пашанцевала” блізкасэнсавым словам *узмежак, узлесак*, якія захавалі свае канчаткі *-у*. Аналагічна з *агароджамі*: БРС-2002 – *плота, плятня*, але *тыну, частаколу*. Практычныя работнікі – карэктары, педагогі – добра абазнаны ў такіх зусім не рэдкіх выпадках. Нягледзячы на ціск з боку слоўнікаў, сучасныя карыстальнікі схильны зыходзіць са сваіх меркаванняў, выкарыстоўваючы канчатак *-у* (-ю) побач з *-а* (-я) ці нават аддаючы перавагу *-у* (-ю). Для атрымання колькасных дадзеных звернемся да беларускамоўнага інтэрнэту, ёмістасць якога ва ўсіх даменах складае, паводле ацэнкі аўтара, каля 3,77 млн. старонак, у тым ліку ў нацыянальным дамене .by – каля 0,66 млн\*.

Словазлучэнне	Колькасць старонак у інтэрнэце
<i>да плота / плоту; з плота / плоту; каля плота / плоту</i>	1140/1390; 678/1160; 562/628
<i>з лабірінта / лабірінту</i>	75/22
<i>ад берага / берагу; з таго берага / берагу; каля берага / берагу</i>	3430/1230; 184/8200; 524/163
<i>з гарода / гароду; свайго гарода / гароду</i>	252/121; 5/172
<i>з агарода / агароду; свайго агарода / агароду</i>	506/126; 107/85
<i>няма водаправода / водаправоду</i>	8/10

Ва ўсіх падобных выпадках назоўнікі харектарызуюцца выражанай неакрэсленасцю, несузымернасцю ці няпэўнай працягнутасцю формаў у адным ці двух вымярэннях, і ў тых якасцях здольны выступаць як у полі асобных

\* Для параўнання: ёмістасць дамена Македоніі – 9,3 млн македонскамоўных старонак, ёмістасць дамена Латвіі – 34,5 млн латышскамоўных старонак, ёмістасць дамена Эстоніі – 71,9 млн эстонскамоўных старонак, ёмістасць дамена Украіны – 24,1 млн украінскамоўных старонак.

аб'ектаў, так і ў функцыі носьбітаў пэўных якасцей, уласцівасцей, дзеянняў ці стану, іншымі словамі, у пэўнай ступені адцягненых паняццяў. Выбар варыянта канчатка ў гэтым разе нярэдка з'яўляецца асэнсаваным выбарам выяўленчага сродку, адпаведнага ўяўленням аўтара. Узгадаём просьбу Я. Скрыгана, накіраваную ў лісце да Х. Жычкі як выдаўца: «...будуць часам парушэнні супраць унармаванасці: напр., напісанне ў родным склоне “твару”, “ганку”, бо пісаць іх іначай – “твара”, “ганка” – у мяне не падымаецца рука, нідзе так не гавораць...» [14]. Варта падкрэсліць, што граматысты даўнейшага часу Я. Лёсік (1928) [2], А. Багдановіч [3], Ц. Ломцеў (1951) [15] азначалі магчымасць пабочнага ўжывання канчаткаў *-у* (-ю), асабліва з прынаўзоўнікам *з*, а М. Жыдовіч (1969) канстатавала рад пераходных з'яў і прыйшла да абагульнення: “У выпадках, дзе злучаецца прынаўзоўнік з абстрактным або **блізкім да яго на значэнню назоўнікам** (вылучана намі. – Ф. П.), звычайна ўжываецца канчатак *-у*”. Менавіта гэты факт адлюстраваны ў АС-48 для слова *бераг*, якія праігнаваны ў далейшых выданнях дзеля дагматычна-спрошчанай граматычнай схемы. Наспела неабходнасць **дэлегавання права** выбару варыянтаў канчатка для назоўнікаў вышэйпамянянай групы, як і ўвогуле **ва ўсіх выпадках дваістасці**, карыстальніку мовы. Будучыя слоўнікі (арфаграфічныя ці перакладныя) павінны ясна і недвухсэнсоўна давесці да карыстальніка ідэю (найбольш пажадана ў прадмовах) немагчымасці прадугледзець усе звітыя кантэксту ў сціслых слоўніках артыкулах. У такіх выпадках неабходна перайсці да падачы канчаткаў роднага склону ў двух варыянтах. Пазіцыя складальнікаў можа быць удакладнена формуламі кшталту: “-а *i* (радзей) *-у*”, “-а *i* (пераважна) *-у*” ці нават “-а *i* (у моўнай практицы такс.) *-у*” і г. д. Ва ўмовах, калі, па канстатациі членкара НАН Беларусі прафесара А. Лукашанца, “...беларуская мова сёння займае ў грамадстве другараднае становішча...” [16], мы не можам упарты тримацца схем, адарваных ад былых традыцый народнага маўлення, без пагрозы беззваротнай страты нацыянальнай мовы. Адраджэнне беларускага узусу, перспектывы якога яшчэ захоўваюцца, расставіць усё па сваіх месцах.

3. Шэраг праблем выяўляецца пры аналізе слоўніковых матэрыялаў у выпадку ўжывання варыянтнасці канчаткаў для дыферэнцыяцыі значэнняў назоўнікаў. На некаторыя харектэрныя разнабоі ў падачы канчаткаў звярнуў увагу П. Жаўняровіч, зазначыўшы пры гэтым, што для “больш дакладнага тлумачэння ЛСВ [лексіка-семантычных варыянтаў] і фіксацыі адпаведных канчаткаў патрабуецца грунтоўнае вывучэнне

энцыклапедычнага значэння кожнага слова...” [11]. На жаль, у слоўніках з лёгкасцю знаходзяцца прыклады як ігнаравання полісемізму лексем, так і жорсткага прывязвання назоўніка да адзінага варыянта канчатка. Так, складальнікі БРС-2002, падаючы слова *акт, пратакол, проект, варыянт* толькі з канчаткам *-а*, ігнаруюць адцягненія значэнні (*агідны акт забойства, дыпламатычны пратакол, легкадумныя праекты, рэальны варыянт*). Цяжка знайсці рацыянальнае тлумачэнне, чаму назоўнік *факт* з канчаткам *-а* (ці толькі з канчаткам *-а*) або чаму ў розных выданнях аднаго аўтарскага калектыву фігуруюць слова-перабежчыкі *тэст, этап* (фіксуюцца то з адным, то з другім канчаткам). Займальная для разважанняў падача ўтым жа месцы раду “*дрот, -ту; кабель, -лю; канат, -та; трос, -са*”. Вядома, з гледзішча шафёра ці матроса, правамерна разглядаць слова *канат* і *трос* як прылады (*швартовы канат*, або ў прафесійнай мове рачнікоў – *канец; буксіравальны трос*, звычайна з двума крукамі), але ж варта ўлічыць і меркаванні працаўнікоў дротавалачыльных, канатаў і тросарабочых вытворчасцей, якія вырабляюць гэтыя неабходны матэрыял і адгружаюць яго ў вялізных бухтах ці барабанах. Прыводзячы ў якасці ўзору гэтыя калізіі, мы яшчэ раз падкрэсліваем неабходнасць пераасэнсавання сістэмы падачы канчаткаў роднага склону ў слоўніках. Карыстальнік павінен усведамляць, што ў гэтай сферы роля слоўніка мае быць толькі дарацчай, бо жывая мова пастаянна спараджае новыя слова і значэнні, якія ўбідуваюцца ў лексічную сістэму толькі праз пэўны перыяд адаптациі.

**III.** Некаторыя назоўнікі гэтай групы, што могуць быць аднесены да групы геаграфічных паняццяў, знаходзяцца ў зоне ўплыву канчаткаў *-у (-ю)*, асабліва калі ўжываюцца ў адцягненых значэннях.

Словазлучэнне	Колькасць старонак у інтэрнэце
з акіяна / акіяну	124/476
з кантынента / кантыненту	83/166

У былых народных гаворках паўсюдна рэгістравалася [4] ужыванне канчатка *-у (-ю)* у спалучэннях многіх назоўнікаў з прыназоўнікамі, асабліва з (*са*), **да**, **каля** (*ля*), **ад** і іншымі: з *камсамолу*, з *Мінску*, з *Дзяржынску*, з *заводу*, з *гораду*, з *сельсавету*. Разнастайнасць канчаткаў назіраецца [4] і ў ранейшых выданнях беларускіх працаікаў і паэтаў: З *нізкага берагу дно акіяну вачам недаступна* (М. Багдановіч. Выбр. творы; 1952); З *атраду прыбег вартавы* (М. Танк. Выбр. творы; 1952); Коні *стопчуць, бегучы з выгану* (К. Крапіва. Выбр. творы; 1947); *Вароты ад гораду ціха рыпнулі* (К. Крапіва. Выбр. творы; 1947).

**IV.** У гэтую группу ўваходзяць назоўнікі з шырокім спектрам класіфікацыйных прыкмет, таму яны вымагаюць больш дакладнага тэзаўруальнага падзелу. Ва ўсіх выпадках, калі назіраюцца істотныя прыкметы судноснасці са значэннямі працэсуальнасці ці зборнасці, выбар канчатка павінен вызначацца карыстальнікам у адпаведнасці з разуменнем кантэксту.

1. У падгрупе тэрмінаў мэтазгодна **звузіць** сферу выключнага ўжывання канчатка *-а (-я)*, абмежаваўшыся, напрыклад, фармулёўкамі, блізкімі да прыведзеных у пункце II.1:

– элементарныя часціцы і іх фрагменты, фрагменты малекул: *атам, нуклон, кварк, фотон, нейтрон, пратон* і г. д.; *радыкал, іон, катыён, аніён, метыл, бутыл, гідраксіл* і г. д. Завага: назвы хімічных радыкалаў, што ўваходзяць у склад хімічных рэчываў, маюць выключна канчатак *-у (-ю)*. Напрыклад, у хімічнай тэрміналогіі: замена метыла на гідраксіл, але: *дабавіць 50 мл хлорыстага метылу*;

– назвы геаметрычных фігур, іх фрагментаў і элементаў у іх прымых значэннях: *куб, квадрат, эліпс, авал, круг, ромб, радыус, сегмент, вугал* і г. д.;

– матэматычныя паняцці ў іх прымых значэннях, трыганаметрычныя функцыі: *аргумент, інтэграл, дыферэнцыял, множнік, складнік, сінус, касеканс* і г. д.;

– лінгвістычныя паняцці ў іх прымых значэннях: *дзейнік, займеннік, гук, санант, умляйт, антонім, гідронім* і г. д.;

– назвы класаў раслін па арэальнай прыкмете, назвы дыскрэтных частак раслін: *сукулент, кальцыяфоб, гідрафіт, спарабіт, ксерофіт, геліофоб, песцік, лісцік, корань* і г. д.;

– назвы дрэў (акрамя аднайменных назваў матэрыялаў і значэнняў зборнасці), грыбоў: *падасінавік, грузд, дуб, клён* і г. д.

2. Падлягаюць пераасэнсаванню тэрміны і паняцці, што выражаюць фізічныя ці хімічныя працэсы, розныя віды рухаў, фінансавых ці іншых аперацый, характеристыкі стану і пад. Будучыя слоўнікі павінны пазбавіцца відочных супяречнасцей, галаваломных “чаму”. Чаму *цуг-цвангу, цэйтноту, дэбюту, гамбіту, але шаха, маты, пата, чаму парашутызму, планерызму*, але *віндсёрфінга* і г. д. Безумоўна, асноўным варыянтам ва ўсіх падобных выпадках (маю на ўвазе таксама назвы гульняў і танцаў) павінен быць канчатак *-у (-ю)*. Жанглюванні азначэннямі дзеля падпрарадкоўвання таго ці іншага слова ў пажаданую класіфікацыйную ячэйку, наданне уніфікацый канчаткам могуць даць толькі адваротны чаканаму вынік: *блытаніну і дэзарыентацыю* навучэнца. Здаровы сэнс карыстальніка дапаможа зрабіць адпаведны кантэксту выбар.

**Табліца 2. Звод класіфікацыйных азначэнняў для назоўнікаў з канчаткамі роднага склону -у (-ю).**

Канчатак -у (-ю) маюць назоўнікі, якія (што) обазначаюць						
	БП-29	AC-48	ГБМ-62	БГ-85	AC-90	КГБМ-2007
1.	Правіла 26, п. 1 названні матэ- рыялаў і наогул некалькіх прадметаў, частку якіх можна назваць іменем цэлага прадмета; назвы страй, напіткаў	§ 50 а) зборныя прад- меты, матэрыял, рэчывы шырокага ўжытку і наогул прадметы, частку якіх можна назваць іменем цэлага прадмета; назвы страй, напіткаў	§ 61, п. 2а) рэчывы, матэрыял, хімічныя элементы і злучэнні	§ 146, п. 2 рэчывы, матэрыял, хімічныя элементы і злучэнні	§ 75, п. 1 зборныя прадме- ты, матэрыялы, рэчывы і наогул прадметы, часткі якіх можна на- зваць іменем цэлага прадмета	с. 131, п. 2 матэрыяль- на-рэчывы, хімічныя элементы, матэ- рыялы, прадукты харчавання, лекі і пад.
	Правіла 26, п. 3 прадметы збор- ныя	§ 61, п. 3а) назоўнікі са збор- ным значэннем	§ 146, п. 3 назоўнікі са збор- ным значэннем			с. 131, п. 3 назоўнікі са збор- ным значэннем
2.	Правіла 26, п. 2 разумовыя па- нняці	§ 50 в) абстрактна-разу- мовыя паняці, прыводныя з'явы, хваробы, а таксама назоўнікі аддзеяслойныя	§ 61, п. 1а) абстрактна-ра- зумовыя паняці або адцягненныя якасці, прыметы, уласцівасці	§ 146, п. 1а) абстрактна-разу- мовыя паняці, ад- цягненныя якасці, прыметы і пад.	§ 75, п. 3 разумовыя паняці- ци, грамадскія фар- мацыі, сацыяль- на-палітычныя і навуковыя плыні, навуковыя тэорыі і інш.	с. 131, п. 1а) абстрактна-ра- зумовыя паняці (у тым ліку назвы грамадска-палі- тычных, эканаміч- ных, рэлігійных і іншых фармацый і напрамкаў); адцягненныя якас- ці, прыметы і пад.
			§ 61, п. 1г) грамадскія фар- мацыі, сацыяль- на-палітычныя плыні, навуковыя тэорыі і інш.	§ 146, п. 1г) грамадскія фар- мацыі, сацыяльна- палітычныя плыні, навуковыя тэорыі		с. 131, п. 16) дзеянні, працэсы, стан, розныя адчу- ванні, пачуцці
			§ 61, п. 16) працэсы, дзеянні, стан, розныя адчу- ванні, пачуцці	§ 146, п. 16) дзеянні, працэсы, стан, розныя адчу- ванні, пачуцці		с. 131, п. 16) дзеянні, працэсы, стан, розныя адчуванні, пачуцці і пад.
			§ 61, п. 1д) з'явы прыроды, стыхійныя падзеі, бедствы	§ 146, п. 1е) з'явы прыроды, стыхійныя бед- ствы	§ 75, п. 4 з'явы прыроды	розныя захвор- ванні
			§ 61, п. 1ж) розныя падзеі ў грамадскім жыцці	§ 146, п. 1ж) розныя падзеі ў грамадскім жыцці		с. 131, п. 1д) з'явы прыроды, стыхійныя бед- ствы, розныя па- дзеі ў грамадскім жыцці
		§ 50 6) прасторавыя паняці	§ 61, п. 1в) напрамкі ў прасторы, месца, форму, памер, час і інш.	§ 146, п. 1в) напрамкі ў пра- сторы, месца, а так- сама неакрэсленыя прамежкі часу	§ 75, п. 2 прасторавыя паняці	с. 131, п. 1в) розныя формы прасторы, месца, а таксама неакрэсле- ныя прамежкі часу
3.	Правіла 26, п. 4 іменнікі чужазем- нага паходжэння					

► Словазлучэнне

Колькасць старонак  
у інтэрнэце

з футбола / футбольу	68/582
любой да футбола / футбому	130/1240
першага раунда / раунду	239/1380
першага тайма / тайму	1370/4190
са спектакля / спектаклю	989/576
з балета / балету	293/190
да танца / танцу	427/149
да сюжета / сюжэту	98/849
працяг дыялога / дыялогу	22/491
з твора / твору	889/623
гэта га варыянта / варыянту	225/1250
гэта га факта / факту	2140/5270

Да статусу канчаткаў -у (-ю) (табліца 2).

Паколькі першапачатковая “жорсткая” схема размежавання канчаткаў зыходзіла з прадпісання варыянта -а (-я), з адпаведнай канцэнтрацыяй няпэўных сітуаций, то сказанае вышэй судносіцца з праблематыкай выбару канчаткаў -у (-ю). Гэта тычыцца як неўлічэння асноўных лексічных варыянтаў слова, так і няправільнага тлумачэння значэнняў слова, асабліва ўжытых у тэрміналагічных значэннях. Так, слова *гурт* выступае не толькі ў значэнні “натоўп”, таму ў значэнні “група выканаўцаў” можа мець канчатак -а, а як тэхнічны тэрмін

“рэльефны паясок медаля, манеты” можа набываць толькі канчатак *-a*. Пра няправільнае аднясенне да рэчыўных назоўнікаў назваў хімічных радыкалаў ужо згадана вышэй. Шматлікія прыклады недакладнасцей у слоўніках аналагічнага тыпу прыведзены ў артыкуле П. Жаўняровіча [11]. Як самастойную проблему класіфікацыі азначым выбар канчатакаў назоўнікаў группы 2 (формы просторы, месца) з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі *-ak* (*-ok*), *-achak* (*-ochak*). Прадпісанне канчатакаў *-a* (*-я*) у гэтым выпадку яўна выкліканы ўплывам класіфікацыйных крытэрыяў ва ўкраінскай лексічнай сістэме (“невялікія па памеры плошчы”) [12], уступае ў супяречнасць з дваістай прыродай гэтых суфіксаў і дысаніруе з формамі блізкасэнсавых “*верасок*, *-ску*” ці “*чабарок*, *-рку*”. На такую асаблівасць назоўнікаў гэтага тыпу было ўказанана ў матэрыяле З. Ляксуцінай [17]. Да таго ж выключнае ўжыванне канчатака *-a* ў памяншальна-ласкальных формах не пацвярджаецца і ў працы М. Жыдовіч [4]. Выбар канчатака ў гэтых выпадках павінен быць кантэкстна-абумоўленым.

Завяршаючы кароткі агляд праблематыкі статусу канчатакаў *-a* (*-я*), варта азначыць заўвагу\* выдання КГБМ-2007 на с. 135, якую защицуем: “Заўвага: У сучаснай моўнай практицы назіраецца тэндэнцыя да пашырэння канчатака *-y* (*-ю*) у формах роднага склону адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду і замацаванне іх у якасці нарматыўных”. Пакуль беглае азнаямленне з апошнімі слоўнікамі выданнямі [18] не дазваляе канстатаваць істотныя зруші ў адлюстраванні гэтай тэндэнцыі. Спадзяемся на наступныя?

Непакоіць, аднак, магчымасць пералёту “мятніка” ў другім напрамку. Ва ўкраінскім філагічным супольніцтве некаторыя даследчыкі [12; 19] занепакоены аднясеннем назоўнікаў *том* (выданне) і *дуэт* у разрад зборных з абавязковымі канчаткамі *-y* (*-ю*). Спрашчэнне *ad absurdum* і шаблоны нарматызацыі спакушаюць. А таму варыянтнасць канчатакаў назоўнікаў роднага склону мужчынскага роду ва ўкраінскай мове – галаўныы боль і тамтэйшых рэдактараў і вучняў [12; 19].

На завяршэнне варта яшчэ раз падкрэсліць, што варыянтнасць канчатакаў *-a* / *-y* назоўнікаў адносіцца да сферы апісальнай граматыкі і не нясе пагрозы расхіствання нормаў правапісу, бо такая варыянтнасць не можа быць прадме-

\* Як падаеца, гэтая заўвага ўнесена непасрэдна перад здачай кнігі ў друк, бо змест вышэйпададзенага матэрыялу ў падраздзеле “Родны склон” (с. 130 – 134) ніяк не адпавядае зместу заўвагі.

там правапіснай рэгламентацыі. Семантычны прынцып выбару адпаведнага канчатка павышае ролю карыстальніка ў вызначэнні належнага лексічна-семантычнага варыянта слова ў тэксце згодна з ужытым кантэкстам.

### Спіс літаратуры

1. Арашонкава, Г. У. З гісторыі нармалізацыі форм роднага склону адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду і сучасная моўная практика / Г. У. Арашонкава // Беларусская лингвістика, 2005. – Вып. 55. – С. 28 – 36.
2. Лёсік, Я. Граматыка беларускай мовы. Морфолёгія / Я. Лёсік. – Менск, 1927.
3. Багдановіч, А. В. Беларуская мова. Падручнік для тэхнікумаў і самадукацыі / А. В. Багдановіч. – Менск : Белдзяржвыд, 1927. – 206 с.
4. Жыдовіч, М. А. Назоўнік у беларускай мове / М. А. Жыдовіч. – Мінск, 1969. – Ч. 1. Адзіночны лік.
5. Русско-белорусский словарь / под ред. Я. Коласа. – М., 1953.
6. Беларуска-рускі слоўнік / пад рэд. К. Крапівы. – Мінск, 1962.
7. Іўчанкаў, В. І. Айчыннаму мовазнаўству не стае фундаментальнасці і аналітызму / В. І. Іўчанкаў // Звязда. – 2009. – 23 мая.
8. Цыхун, Г. А. Мова мняеца, бо жывая! / Г. А. Цыхун // Звязда. – 2009. – 8, 9 вер.
9. Падказчык для канчатакаў // Звязда. – 2009. – 21 ліп.
10. Правапіс беларускай мовы. – Мінск, 1934.
11. Жаўняровіч, П. Парка ці парку: Асаблівасці семантыкі назоўнікаў мужчынскага роду і яе ўздзеянне на канчаткі роднага склону / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2004. – № 8. – С. 33 – 35; № 9. – С. 29 – 33.
12. Лозова, Н. Е. Дзвона чи дзвону? Або *-a* (*-я*) чи *-y* (*-ю*) в родовому відмінку. Словник-довіднік / Н. Е. Лозова, В. Б. Фридрак. – Кіев : Наукова думка, 2007.
13. Roget, P. M. Roget's Thesaurus of English words and phrases. Ed. 5 / P. M. Roget, B. Kirkpatrick, E. M. Kirkpatrick. – Longman, 1987.
14. Жычка, Х. Дбайнік чысціні роднай мовы / Х. Жычка // Слова пра Яна Скрыгана. Успаміны / уклад., прадм. Г. Скрыган. – Мінск : Беларус. кнігаизбор, 2005. – С. 77 – 78.
15. Ломтев, Т. П. Белорусский язык / Т. П. Ломтев. – М. : Изд-во Московского университета, 1951. – 132 с.
16. Настаўніцкая газета. – 2009. – 19 вер. – С. 13.
17. Ляксуціна, З. А. Да пытання нармалізацыі форм роднага склону адзіночнага ліку назоўнікаў мужчынскага роду / З. А. Ляксуціна // Вопросы литературы и языка. – Мінск, 1968. – С. 134 – 141.
18. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы / І. У. Кандраценя, Л. П. Кунцэвіч; Інстытут мовы і літаратуры НАНБ; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Мінск : Тетраграфіческія Системы, 2009. – 704 с.
19. Гречаниченко, Л. В. Про деякі трудношці вживання родового відмінка в професійному технічному мовленні / Л. В. Гречаниченко, Н. П. Матулеўська; наука інтернет-конферэнція “Актуальні питання науки та практикі: досягнення та перспективы”, секцыя “Філогічні науки”, 22 по 26 студзеня 2008 року. – Рэжым доступу : [www.pdaa.com.ua/np/publ20081.html](http://www.pdaa.com.ua/np/publ20081.html).